

Тэлесеткі

ВА ЎСІМ БАЧЫЦЬ ПЛЮСЫ

Здавалася б, што можа быць больш банальным — і разам з тым больш запатрабаваным, — чым прагноз надвор'я на тэлебачанні? Большасць гледачоў перакананая, што вядуць прагноз надвор'я самыя прыгожыя дзяўчаты, таму рэйтынгі ў яго заўжды даволі высокія. Стваральнікі новай праграмы «Плюс-мінус. Надвор'е на тыдзень», што выходзіць на тэлеканале «РТР-Беларусь» кожную суботу, разлічваюць, што іх праект не стане выключэннем.

За 13 хвілін вядучая Ірына Смольская паспявае не толькі расказаць метэанавіны, удакладніць у сіноптыкаў прагноз па Беларусі і звернуць прыкметы народнага календара з рэальнасцю, але і даць карысныя парады, напрыклад аўтаамаатарам або людзям, схільным да прастуды, прапанаваць увазе гледачоў дайджэст адмет-

ных кліматычных здарэнняў на планеце і падборку забаўных сюжэтаў, звязаных з вядучымі прагнозу надвор'я.

«Апошнія некалькі гадоў я больш працавала ў інфармацыйным жанры, а цяпер мне вельмі падабаецца спрабаваць сябе ў новым амплуа, якое мне бліжэйшае па настроі, — раскажала «Звяздзе» Ірына Смольская. — Дый сам фармат праграмы вельмі зручны: 13 хвілін — не многа і не мала, паспяваеш расказаць усё самае цікавае пра клімат і не стаміць гледача». Калі ж надвор'е зусім не радуе, вядучая раіць знаходзіць плюсы ў іншых рэчах: «Я і сама не люблю дождж і холад і вельмі чакаю прыходу сапраўднай вясны, цёплых сонечных дзён, бо нам, на жаль, у Беларусі ўсё ж не хапае сонца. Але ў любых кліматычных умовах важна захоўваць пазітыў унутры — хадзіць у басейн, строіць планы



на лета, сустракацца з сябрамі, займацца любімымі справамі... А прагноз надвор'я, дзякуючы шчыльнаму супрацоўніцтву з Белгідраметам, мы вам прапануем самы свежы і максімальна дакладны!»

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота перададзена тэлеканалам.

ШАШКІ («Звязда»)

Выпуск № 84

Белыя простыя шашкі: с1, с3, d2, f4, h2 (5).

Чорныя простыя шашкі: а5, b4, с5, f6, h8 (5).

Белыя згулялі 1.hg3 і ў далейшым перамаглі. Прапануем нашым чытачам прааналізаваць магчымасць ахвяры 1.fе5 і вызначыць вынік гульні.

Для самастойнага рашэння прапануюцца кампазіцыі, складзеныя майстрам спорту па шашачнай кампазіцыі Дзмітрыем Камчыцкім (Магілёў). Па ўласным прызнанні Дзмітрыя, на складанне дадзеных кампазіцый яго натхніў прагляд матэрыялаў шашачнага аддзела нашай газеты.

№ 20



№ 20

Белыя простыя шашкі: а3, а5, с1, d2, g5, h4, h6 (7).

Чорныя простыя шашкі: b4, с3, с5, d6, d8, е5, f2, f8 (8).

№ 21

Белыя простыя шашкі: а1, а5, b2, b6, е5, f4, g5 (7).

Чорныя простыя шашкі: а3, с7, d2, d6, d8, е7, f2, g7 (8).

№ 22

Белыя простыя шашкі: с1, с5, е1, е3, g3, g7 (6).

Чорныя простыя шашкі: а7, b6, е5, f8, h2, h6 (6).

Зацікавіўся нашымі матэрыяламі і майстар шашачнай кампазіцыі Генадзь Андрэеў з Латвіі і прапануе свае варыяцыі ў шашкі-100 на раней апублікаваных кампазіцыі.

№ 23

Белыя простыя шашкі: 12, 16, 17, 21, 32, 34, 40, 44, 49 (9).

Чорныя простыя шашкі: 2, 10, 13, 20, 23, 26, 29, 33, 35 (9).

№ 24

Белыя простыя шашкі: 28, 30, 32, 33, 34, 40, 49 (7).

Чорныя простыя шашкі: 9, 17, 18, 19, 24, 45 (6).

Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.

Прозвішчы чытачоў, якія дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.

Праверце свае рашэнні: выпуск № 83 ад 01.03.2019.

№ 14 1...hg5 +

№ 15 b8 (g5) f4, h6, b4 +

№ 16 е5, g5, d8, h6, а3 x

№ 17 е5, d8, g3, f4, h8+

№ 18 3127, 21, 43, 3, 1+

Правільныя адказы даслаў А. Шурпін (Івянец), С. Рашэцін (Ашмяны), В. Дударэвіч (в. Новая Мыш Баранавіцкага р-на), Ф. Карпей (Мядзел), У. Статкевіч (п. Зялёны Бор, Івацэвіцкі р-н), У. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), В. Ваўчкоў (Маладзечна), П. і В. Шульгі, А. Ліцьвінаў (усе Мінск), В. Таўкачоў (Клімавіцкі р-н), В. Бандарык (Мінскі р-н).

Пішыце на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, газета «Звязда», e-mail: info@zviazda.by або vorush@yandex.ru

Віталь ВАРУШЫЛА,
майстар спорту.

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Сядзі і глядзі Тры нагоды ўключыць тэлевізар

ДАТА

У наступны панядзелак, 18 сакавіка, споўніцца 60 гадоў класіку сучаснага кінематографа — французскаму рэжысёру Люку Бесону. Адна з лепшых яго работ, знятая ў 1994-м крымінальная драма «Леон», што адкрыла для вялікай аўдыторыі імя актрысы Наталі Портман і зрабіла з Жана Рэно ўнікальнага героя — кілера, які любіць малако і не бярэ заказаў на жанчын і дзяцей, дагэтуль уваходзіць у 50 найлепшых кінастужак свету.



А вось тэлеканал «Камедыя» прапануе адзначыць юбілей рэжысёра 19 сакавіка — праглядам фільма «Пяты элемент».

КЛАСІКА

Сацыякультурны канал «Беларусь 3» працягвае рыхтаваць тэлеверсіі канцэртаў класічнай музыкі. Так, днямі адбыўся запіс музычнай праграмы Stabat Mater — вядомы сярэднявечны рэлігійны твор, які існуе ў свеце ў больш як 200 варыяцыях (яго тэкст у свой час паклалі на мову музыкі Антонія Вівальдзі, Франц Шуберт, Іозеф Гайдн, Джузепэ Вердзі і іншыя), прагучаў у музычным афармленні французскага пія-

ніста і кампазітара Франсіса Пуленка ў выкананні акадэмічнага хору і сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. У якасці дырыжора быў спецыяльна запрошаны з Германіі Вільгельм Кайтэль.

ХІТ-ПАРАД

Чым вы звычайна снедаеце? Карыснай аўсянкай ці шкоднай кавай і булчаккай? Тэлеканал АНТ прапануе свой варыянт: «Хіт на сняданак». Гэта ранішняя забаўляльна-музычная праграма выходзіць кожную суботу і спалучае ў сабе гумар і свежыя хіты беларускіх выканаўцаў. Пакуль жа ў меню музычнай кавярні — па пяць песень за адзін прысест, прычым чатыры ў выглядзе кліпаў, а адна — жывцом у студыі. Гасцям прапануюць каву і каверзныя пытанні вядучыя — Люцыя Герашчанка, Арцёміс Ахпаш і «Музычны шэф-повар» Максім Сокал.



За ўпадабаныя песні падчас кожнага эфіру можна галасаваць — і гэта бясплатна, а па выніках рэйтынгаў, якія публікуе сайт тэлеканала, найлепшыя выканаўцы змогуць трапіць у склад удзельнікаў галаканцэрта «Песня года Беларусі», які традыцыйна праходзіць у Мінску ў канцы года.



ДАЦЬ ДЫХТУ... ДЫ З ВЫКРУТАМ

Свой, адметны чытач у газеты «Звязда». Ён жа, хочацца верыць, глядач тэлеканала «Беларусь 3» і ў прыватнасці праграмы «Размаўляем па-беларуску». Гэтая тэлевіктарына ўжо каторы год у эфіры і магла б выходзіць далей — у звычайным фармаце. Аднак стваральнікі вырашылі ўдасканаліць яго (над чым і працуюць)...

А пакуль усе, хто цікавіцца мовай, шануе яе і, магчыма, плануе ўдзел у віктарыне, могуць правесці сваё веданне з дапамогай «Звяздай». Такім чынам,

ці ведалі вы, што:

асэсар — важны, уплывовы чалавек;
асягнуць — ахапіць, акінуць, спасцігнуць;

выкрут — 1) незвычайны паварот; 2) прыём з хітрыкамі;

засціць — засланяць, затуляць сабой; ставіць на задні план;

злыгаць — злучыць, звязаць;

пышыцца — празмерна ганарыцца, задавацца;

спорыцца — ісці паспяхова, удавацца каму-небудзь;

цурбалак — кусок дрэва, абрубак;

шыба — кавалак шкла, устаўлены ў аконную раму;

даць дыхту — насварыцца, расправіцца (беларускія сінонімы: *лазні даць, на абаранкі ўскінуць (даць), на бабку збіць*; рускі адпаведнік: *задать баню*);

настрашыў мех, дык і торба страшная — аб празмернай асцярожнасці (беларусы яшчэ скажуць: ратаваны з вады конь і лужыны баіцца; напужаная варона і вераб'я баіцца; біты сабака кія баіцца; рускія: пуганая ворона куста боіцца).

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на II квартал або I паўгоддзе 2019 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____

(аддзяленне сувязі)

на II квартал або I паўгоддзе 2019 года

Жатні адрас і тэлефон _____

(абавязкова)

(індэкс)

«Звязда» — руплівым гаспадарам»

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на II квартал або I паўгоддзе 2019 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выразайце і дасылайце да 9 красавіка 2019 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Сярод падпісчыкаў чытайце ў нумары 44 газеты «Звязда» ад 06.03.2019 г. Тэлефон для даведак: (017) 263 66 73.

Тэрмін правядзення гульні — з 07.03.2019 г. па 30.06.2019 г. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3495 ад 27.02.2019 г., выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.

Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні «Звязда — руплівым гаспадарам» чытайце ў нумары 44 газеты «Звязда» ад 06.03.2019 г. Тэлефон для даведак: (017) 263 66 73.



Удачы ў розыгрышы!